

ПАЛАЖЭННЕ

аб правядзенні гарадскога этапу рэспубліканскага творчага конкурсу юных чытальнікаў «Жывая класіка»

I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.1. Дадзенае палажэнне вызначае мэты, тэрмін, парадак і ўмовы правядзення гарадскога этапу рэспубліканскага творчага конкурсу юных чытальнікаў «Жывая класіка» (далей – конкурс).

1.2. Конкурс праводзіцца ў мэтах павышэння цікавасці дзяцей і падлеткаў да чытання, развіцця і захавання высокіх маральных каштоўнасцей і ідэалаў беларускага грамадства, выхавання падростаючага пакалення на лепшых узорах нацыянальнай літаратуры, пошуку і падтрымкі таленавітай моладзі.

Дэвіз конкурсу: “Беларуская пісьменнасць ад вытокаў да сучаснасці – нацыянальны набытак і гонар”.

II. АРГАНІЗАТАРЫ І ЎДЗЕЛЬНІКІ КОНКУРСУ

2.1. Арганізатарамі конкурсу з’яўляюцца ўпраўленне па адукацыі Магілёўскага гарвыканкама, Дзяржаўная ўстанова па навукова-метадычным забеспячэнні ўстаноў адукацыі горада Магілёва.

2.2. У конкурсе прымаюць удзел вучні ўстаноў агульнай сярэдняй і дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі ў наступных узроставых катэгорыях:

- першая ўзроставая катэгорыя – вучні I-IV класаў;
- другая ўзроставая катэгорыя – вучні V-VI класаў;
- трэцяя ўзроставая катэгорыя – вучні VII-VIII класаў;
- чацвёртая ўзроставая катэгорыя – вучні IX-X класаў.

III. ТЭРМІН ПРАВЯДЗЕННЯ, УМОВЫ І ПАРАДАК УДЗЕЛУ Ў КОНКУРСЕ

3.1. Конкурс праводзіцца 15,16 красавіка 2020 г.

3.2. Для ўдзелу ў конкурсе неабходна прадставіць да 9 красавіка 2020 г. у Дзяржаўную ўстанову па навукова-метадычным забеспячэнні ўстаноў адукацыі горада Магілёва (вул. Першамайская, 8, каб. 1) на папяровым носьбіце і на электронны адрас umkotdell@yandex.by (з паметкай «Жывая класіка») заяўку на ўдзел у конкурсе ў адпаведнасці з дадаткам, конкурсныя матэрыялы (дыск з відэазапісам выступлення ўдзельніка).

3.3. Установа адукацыі прадстаўляе **толькі адну заяўку ў кожнай узроставай намінацыі.**

IV. ПАТРАБАВАННІ ДА АФАРМЛЕННЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ, ВЫСТУПЛЕННЯЎ УДЗЕЛЬНІКАЎ, КРЫТЭРЫІ АЦЭНКІ

4.1. Тэхнічныя патрабаванні да работ:

дыск, укладзены ў пластыкавы футляр;

вонкавы бок дыска афармляецца ў выглядзе тытульнага ліста згодна з дадаткам А;

дапушчальныя фарматы відэафайла – AVI, MPEG, WMV, MP4 (з максімальным каэфіцыентам якасці).

4.2. Канкурсант прадстаўляе на конкурс выразнае чытанне аднаго твора (верша або праяічнага ўрыўка, закончанага па сэнсе) на памяць альбо з выкарыстаннем друкаванага тэксту.

4.3. Працягласць выступлення – да 5 хвілін.

4.4. Падчас выступлення можа быць выкарыстана музычнае суправаджэнне, дэкарацыі, касцюмы. Удзельнікі не маюць права выкарыстоўваць запіс голасу.

4.5. Крытэрыі ацэнкі:

выбар тэксту твора;

глыбіня пранікнення ў вобраз і сэнс твора;

артыстызм выканання.

V. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ КОНКУРСУ. УЗНАГАРОДЖАННЕ

5.1. Колькасць пераможцаў конкурсу складае не больш за 45% ад агульнай колькасці ўдзельнікаў. Колькасць пераможцаў можа быць павялічана па рашэнні журы ў выпадку, калі некалькі ўдзельнікаў набралі аднолькавую колькасць балаў.

6.2. Пераможцы конкурсу ўзнагароджваюцца дыпламамі I, II, III ступені ўпраўлення па адукацыі Магілёўскага гарвыканкама.

6.3. Пераможцы конкурсу, якія занялі першыя месцы ў кожнай узроставай катэгорыі, накіроўваюцца для ўдзелу ў абласным этапе рэспубліканскага творчага конкурсу юных чытальнікаў «Жывая класіка».